

СЛАВА САВЕЦКІМ УЗБРОЕНЫМ СІЛАМ!

Па волі народа

Паўнека назад на сходзе, які адбыўся па ініцыятыве і пад старшынствамістраварыша Хо Шы Міна, прадстаўнікі розных марксісцкіх груп, якія дэйнічалі ў гэты час у В'етнаме, прынялі рашэнне аб стварэнні адзінай камуністычнай партыі. Адразу ж пасля стварэння наша камуністычнай партыі пачала праводзіць вялікую работу па прапагандзе марксісцка-ленінскіх ідэй і рыхтаваць рэвалюцыйную сілы да рашаючай бітвы. У 1945 годзе пад кірауніцтвам камуністычнай партыі наш народ здэйнішы Жывенскую рэвалюцию. Хутка пасля Жывенской рэвалюцыі, 2 верасня 1945 года была абвешчана Дэмакратычнай Рэспублікай В'етнам. але імперыялістычныя сілы не хацелі страйць важную стратэгічную пазицію ў Паўднёва-Усходній Азіі. Маладая Дэмакратычнай Рэспубліка В'етнам вымушана была уступіць у барацьбу супраць замежных агрэсаў, абараняючы завёвы рэвалюцыі. Дэвяць год працягвалася барацьба з французскімі каланізаторамі і больш чым дваццаць год — з амерыканскімі агрэсарамі. І толькі у 1975 годзе наш народ атрымаў канчатковую перамогу, наша краіна была цалкам вывалаена ад замежных захопнікаў. Адной з самых важных умоў нашай перамогі ў гэтай дугоі і жорсткай вайне з'яўляецца кірауніцтва камуністычнай партыі і яе цесная сувязь з народам.

У цяперашні час наш народ, ажыццяўляючы рашэнні IV з'езда В'етнамскай камуністычнай партыі, імкненца як мага хутчэй стварыць матерыяльна-тэхнічную базу сацыялізму. Гэта вельмі цяжкая задача. Сусветныя сілы імперыялізму і рэакцыі імкненца усялякі перашкодзіць гэту. З актыўнай дапамогай Пекіна Кампучыя развязала пагранічную вайну з нашай краінай. Але рэакцыйныя сілы не моглі доўга дзейнічаць супраць волі самога народа. Мы горача вітаем вялікую перамогу кампучыйцаў, якія прынесла славу і незалежнасць шматлакутні краіне.

Мы узёнены ў тым, што сацыялізм будзе канчаткова паведаваны ў В'етнаме. Мы узёнены ў перамозе нашай сумленнай справы, таму што ў нас ёсьць моцная, выпрабаваная камуністычнай партыя, якія заўсёды кіруеца марксісцка-ленінскімі прынцыпамі, прынцыпамі інтэрнацыонализму, таму што разам з намі Савецкі Саюз і іншыя брацкія сацыялістычныя краіны, усё прагрэсіўнае чалавечства.

ФАМ ВУ ТХІНЬ, аспірант.

Гэтае выступленне аспіранта з СРВ было ужо падрыхтавана да друку, налі прыйшло паведамленне аб вераломнім уварванні кітайскіх войск на шматланутную зямлю В'етнама. Зноў львеца кроў міранага, прапавідага в'етнамскага народа, зноў усталі на абарону "батькавічныя верныя сыны В'етнама".

На мітынгах і сходах, якія прайшли ў гэтыя дні на ўсіх факультэтах і ў падраздзяленнях універсітата, выкладчыкі, студэнты і супрацоўнікі будзеўміяць ганьбы агрэсіўных дзеяній пекінскіх гегеманісту, шчыра і горача падтрымліваюць пазіцыю нашай краіны, выкладзеную ў Заяве Савецкага ўрада.

НЯДАУНА ў будынку гардзінскага ДТСААФ адбылася ўрачыстая сустэрна, прысвечаная месячніку абаронца-масавай работы і Дню Савецкай Арміі, слухаючы падрыхтоўчага аддзялення з ветэрнамі Вялікай Айчынай вайны, начальнікам ДТСААФ генерал-маёрам Паўлам Міронавічам Машэравым.

Павел Міронавіч расказаў аб славіні паходзе Савецкіх Узброеных Сіл у гады Вялікай Айчынай вайны, аб тых бітвах, якія паклалі пачатак кампенніі пералому ў ходзе вайны, аб праслаўленых палкаводцах, з якімі ў свой час яму давалася ваяваць. Ён, у прыгатавлені, падкрэсліў: «Усім нам вядомы магутнасць сучасных Савецкіх Узброеных Сіл, іх гуманістичныя мэты і задачы па абароне рубяжоў нашай Радзімы. Не цяжка ацаніць і тую вялікую ролю ДТСААФ, якую яно адигрывае ў падрыхтоўцы кадраў для Савецкай Арміі, Адміністраціўнай і Ваенна-Марскога Флоту. Штогод тысячи ауччаных прызначанікоў уліваюцца ў рады

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ВЫДАЦЦА
3 1935 г.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА
ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНИНА

№ 6 [1232] ● 22 лютага 1979 г.

Цана 2 кап.



Узброеных Сіл СССР, што са-
дзеўнічае хуткаму асвяенню
ім складанай тэхнікі і засвяне-
нню мінімуму падрыхтоўкі для
вядзення сучаснага бою.

Як вядома, імперыялістыч-
ныя колы разгортаюць кампа-

Для таго, каб спакойна прака-
валі савецкія людзі, закліка-
ны на службу міру Савецкія
Узброены Сілы.

Прысунты горача падзяка-
валі выступаўшаму, пажадалі
яму моцнага здароўя. У канцы

не на канферэнцыі чытчоу па
свайгі книзе «Асколкам абарва-
нае жыццё» з вершаў аб тым,
што франтавыя дарогі і на-
валнічныя гады «след оставя-
т на сердце, словно танк на
земле».

У ГАСЦЯХ У ВЕТЭРАНАЎ

ні па падрыхтоўцы новай,
ядзернай вайны. Некаторыя за-
ходнія ідэолагі, каб апраўдаць
гонку ўзбраенія і свае анты-
міралюбівія пазіцыі, выступа-
юць з «растлумачэнням», што
вайна — вынік прагрэсу чалавечства. Гэту легенду ўз'яў на
узбраеніе і Пекін у сваіх гегемонісцкіх выступленнях. Але
яны, мабыць, забыліся, чым
абылоўся «прагрэс» Вялікай
Айчынай вайны для двух япон-
скіх гарадоў. І, здаеща, не хо-
чуць зразумець, што тоіць у
сучасны «прагрэс» ядер-
най зброй.

Сустэрны быў паказан фільм
аб вызваленні Беларусі і сучасным
становішчы Узброеных
Сіл СССР.

В. ЛОМШЫК,
слухач падрыхтоўчага
аддзялення.

ПАВІНШАВАУШЫ студэнтаў геафака з насту-
пающимі святым Савецкай
Арміі, генерал-маёр інжынер-
ных войск, ветэран, сведка
стварэння і развіцця нашых
Узброеных Сіл, пісменнік М. І.
Аляксееў пачаў сваё выступлен-

Сляды на сэрцы...

Яны вечныя для ветэрана,
вечныя, як вялікі подзвіг са-
віцкага народа-пераможцаў ў
вайне з фашызмам. Уступным
словам аб гэтым неуміручым
подзвігу адкрыў канферэнцыю
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт У. С. Карабан.

З аблеркаваннем кнігі пра-
выдатнага венака дзеяча, ге-
нерала армii, двойчы героя Са-
віцкага Саюза, камандуючага
войскамі 3-га Беларускага
фронтu I. D. Чарняховскага
выступілі першакурснікі геафа-
ка С. Юдаеу, У. Каваленка,

СТАРОНКІ ПАМЯЦІ

У азіяцкім кіраунікавым арганізаціі і пірвічнай арганізаціі кнігалаў бібліятэці пра-
вялі канферэнцыю чытчоу па
кнізе Л. I. Брэжнёва «Малая зямля».

Карыснасць канферэнцыі не
толькі ў яе пазнавальным і вы-
хаваўчым значэнні. Гэта канфе-
ренцыя стала своеасаблівай
школай для маладых бібліятэ-
караў па набыццю волыту пра-
вядзенія масава-выхаваўчай
работы са студэнтамі.

Выступаючы падрыхтавалі
цікавыя, грутоўныя даклады.
Аб усебаковым абавязункенні
волыту партыйна-палітычнай
работы ў гады Вялікай Айчын-
най вайны ў книзе «Малая зямля»
рассказала С. Запольская.
«Малая зямля» — увасабленне
подзвігу савецкага народа —
так называе свой даклад Т. Пи-
карская. Вобраз кірауніка мас-
як прыклад беззапаветнага слу-
жэння спрэчкі раскрыла
у сваім выступленні Т. Куніц-
ская. Цікава раскрылі свае тэмы
T. Касцянава, I. Ратнікова,
I. Бардзян, N. Сяргеева,
L. Шартова.

A. СЯНЬКЕВІЧ.

ТВОЙ АДПАЧЫНАК

Праймчаліся канікулы, зноў
лекцыі, практычныя, семінары.
І не паспеші азіруцца, як эк-
заменацыйная сесія зноў прый-
дзе да цябе. Для паспяшовых за-
няткаў неабходны і добры ад-
пачынак. Як ён быў арганіза-
ван у перыяд зімовых студен-
цікіх канікулаў?

Студэнты (каля 100 чалавек)
знаходзяліся ў дамах адпачынку
Беларусі: «Буг», «Беларусь»,
«Пухавічы», «Лясныя азёры»,
«Нарач», на турбазе «Браслаў-
скія азёры». 14 студэнтаў па-
правілі сваё здароўе ў санато-
рыях краіны: у Сочы, Друскен-
інікай, Краснадарскім краі, у
Беларусі.

76 студэнтаў адпачываюць у
міжвузісцкім санаторы-прафі-
лакторы.

Але, напэўна, самы лепшы —
эта актыўны адпачынак.
Больш 1000 студэнтаў прайшли
турысцкім маршрутамі нашай
Радзімы: гэта зорныя паходы,
агітпрабегі, прысвячаныя вы-
барам у Вярхоўны Савет.

Лепшыя прафсаюзныя акты-
вісты пабывалі ў гарадах на-
шай краіны — Маскве, Адэсе.

R. СМАЛЕНСКАЯ.

A. Аleshka, L. Buzak.

I вось выступление аўтара.
Ён расказаў кіраху аб сабе,
аб дзяцінстве і працоўных га-
дах у Петраградзе, дзе ён
стаў сведкай і ўдзельнікам Ка-
стрычніцкай рэвалюцыі, аб сва-
ім салдакім шляху, які пачаў-
ся з 1915 года, аблітара-
тнай дзеянасці. Але падрабязней —
аб баях за Беларусь, аб вы-
зваленні Мінска, аб людзях,
якія ішлі цяжкімі франтавымі
дарогамі, аблітэранымі
ратнымі подзвігу. І гэтыя жы-
выя слова знаходзяць водгук
у сэрцах юнакоў і дзяўчын, што
сабраліся зараз у аудыторыі.
Таму, што памяць дзядоў і
бабкоў — неўміручая спадчы-
на нам, моладзі.

Канферэнцыя чытчоу была
праведзена аддзелам кам-
плектавання бібліятэці БДУ
сумесна з грамадскімі аргані-
заціямі геафака і кафедрай
рускай савецкай літаратуры
філфака. Да яе была падрыхта-
вана кніжная выстаўка «Гера-
ічныя біографіі».

T. САХАШЧЫК.

МЫ З ТАБОЙ, В'ЕТНАМ!

НА ФАКУЛЬТЕТАХ І У ПАДРЫХТОУЧАГАХ ПРАІШЛІ МІТЫНГІ ПРАТЭСТУ СУПРАЦЬ КІТАЙСКАЙ АГРЭСІІ У В'ЕТНАМЕ.

У нас дома ёсь старая, пажоўкляя фатаграфія. Фатаграфія часу Вялікай Айчыннай вайны. На ёй сядріт сваіх саброў-аднапалчан стаіць мой бацька. Шырокі раскрытымі вачымі глядзяць яны, зусім юны, на нас, сваіх патомкаў.

Яны не ведалі, што вельмі хутка прыйдзеца ім стаіць на абарону Радзімы. Яна паклікала іх на подзвіг. І яны здзейснілі яго.

Матчыны слёзы... Яны не злічоныя... Матчына гора бязмернае.

Вось і цяпер на далёкай, шматпакутнай зямлі В'етнаама ўходзяць у бой зусім юны хлопцы, нашы равеснікі, лъеца чалавечая кроў, не высыхаюць ад слёз вочы маці. Якімі вядома, семнаццата гадзіна лютага Кітай, вераломна парушыўшы суверэнітэт Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам, накіраваў свае войскі ў межы дзяржавы.

Гнеу і абурэнне выклікала ў кожнага сумленнага чалавека гэта нахабная агрэсія. Мы ішлі на мітынг, поўныя упэўненасці, што в'етнамскі народ адстайшы сваю свободу і незалежнасць, заваяваныя ў шматгадовай цяжкай барацьбе. Каму, як не савецкім

людзям, ведаць, што такое вайна. Наша краіна, якая стаціла ў гады Вялікай Айчыннай 20 мільёну чалавек, ведае кошт міру...

Мітынг на факультэце журнالістыкі адкрыў дэкан, прафесар Р. В. Булацкі. Стараста IV курса Уладзімір Аляшкевіч зачытаў Заяўніцтва Савецкага ўрада. Чытанне неаднаразова перапынялася аплодысментамі. Гэта было аднадушнае адбэрэнне палітыкі нашай краіны.

Пасля выступлення ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, старшага выкладчыка Г. З. Бегуна, які даў прынцыпавую і змястоўную апніку апошніх падзеяў, студэнты I выкладчыкі факультэта рэзка асудзілі агрэсіўную захопніцкую палітыку пекінскіх кіраўнікоў, патрабавалі: «Рукі преч ад Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам!»

Гісторыкі сабраліся на мітынг пратэсту ў самай вялікай аўдыторыі факультэта. Першым выступіў сакратар партыйнага бюро гістфака, прафесар Д. Б. Мельцар.

Напад Кітая на В'етнам лішні раз сведчыць, наколькі безадказна адносяцца

Пекіні да лёсу міру, з якой злачыннай прастатай кітайскае кіраўніцтва пускае ў ход зброю. Так лічаць і студэнты III курса Міхаіл Страпед, і прафесар Р. М. Труханоў, і студэнт з ГДР Андрэас Фельксен, і трэцякурсніца Ірына Іншына, якія выступалі на мітынгу.

Верай у перамогу свайго народа было прасякнута выступленне в'етнамскага студэнта Нгуен Ань Туана.

«Рукі преч ад В'етнама!» — патрабавалі лозунгі, напісаны студэнтамі механіка-матэматычнага факультэта. Мітынг пратэсту тут адкрыў супрацоўнік факультэта, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, палкоўнік у адстаўцы, намеснік сакратара партбюро факультэта А. С. Мізрахі. З асуджэннем кітайскай агрэсіі выступілі прафесар А. А. Гусак, студэнт з В'етнама Ле Туан Хоа, студэнты з ГДР і Гвінеі Ханс Герт і Койта Юнус, другакурснік меҳмата Вячаслав Галапята.

Калектыв універсітэта разлучае патрабу спынення агрэсіі і неадкладнага вываду кітайскіх войск з тэрыторыі СРВ.

С. СІНІЛАЎ.



Мітынг на факультэце журнالістыкі.



Фота А. СТАДУБА.

МКЛІВІ час. I кожны дзень для савецкіх людзей прыносіць усё новыя працоўныя здабыткі. Мы дасягнулі важнага гістарычнага рубяжу — пабудавалі грамадства развітага сацыялізму, замацаваўшы нашы перамогі ў Канстытуцыйнай ССР 1977 года.

4 сакавіка адбудуцца выбары ў Вярхоўны Савет ССР —

ЗАКОН, ПА ЯКОМУ МЫ РОУНЫЯ

вышэйшы орган дзяржаўнай улады нашай краіны. Треба выбраць 1500 дэпутатаў — па 750 дэпутатаў у Савет Саюза і Савет Нацыянальнасцей як раёнпраўнія палаты вышэйшага органа улады ССР. На практицы будзе ажыццёўлены артыкул 110 Канстытуцыі ССР аб тым, што «Савет Саюза і Савет Нацыянальнасцей складаюцца з роўнай колькасці дэпутатаў». Для дасягнення роўнай колькасці дэпутатаў абедзвох палат у новым Законе аб выбарах у Вярхоўны Савет ССР ад 6 ліпеня 1978 года ўстанаўліваецца правіла аб тым, што норма насыльніцтва на выбарчую акругу па выбарах у Савет Саюза ўстанаўліваецца Прэзідымумам Вярхоўнага Савета ССР для кожных выбараў. Справа ў тым, што насыльніцтва нашай краіны хутка павялічваецца. А паколькі норма прадстаўніцтва ў Савет Саюза ўстанаўліваецца ў заўисці ад колькасці насыльніцтва, яе трэба сістэматачна змяніць, так як колькасць дэпутатаў у Савете Нацыянальнасцей застаецца нязменнай — 750 чалавек.

Выбарчыя акругі па выбарах у Савет Нацыянальнасцей ствараюцца па іншаму, нацыянальна-дзяржаўнаму прынцыпу: 32 акругі ў кожнай саюзнай рэспубліцы, 11 акруг у кожнай аўтаномнай рэспубліцы, 5 — у кожнай аўтаномнай вобласці, 1 адна ў кожнай аўтаномнай акрузе. Прычым у кожнай саюзнай рэспубліцы, аўтаномнай рэспубліцы і аўтаномнай вобласці выбарчыя акругі па выбарах у Савет Нацыянальнасцей ствараюцца з роўнай колькасцю насыльніцтва. Тэрыторыя аўтаномнай акругі складае адну выбарчую акругу па

Насустрач выбарам

выбараў у Савет Нацыянальнасцей.

Указам Прэзідымума Вярхоўнага Савета ССР ад 4 снежня 1978 года была ўстаноўлена норма прадстаўніцтва па выбараў у Савет Саюза — 350 тысяч насыльніцтва на адну выбарчу акругу. У адпаведнасці з гэтай нормай тэрыторыя ССР цяпер дзеліцца на 750

выбарчых акруг з рознай колькасцю насыльніцтва. Грамадзянам Беларускай ССР патрэбна выбраць 28 дэпутатаў у Савет Саюза і 32 — у Савет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета ССР.

Вярхоўны Савет ССР — заканадаўчы орган краіны. Ён з'яўляецца насыцелем сувэрэнітэту савецкага народа як унутры краіны, так і ў правядзенні зневінні палітыкі ССР. Месца Вярхоўнага Савета ССР у сістэме органаў Савецкай дзяржавы вызначаюцца наступнымі палажэннямі: ён узначальвае ўсю сістэму дзяржаўных органаў, паўнамоцны засноўваецца і ліквідоўваецца іх, здзяйсняе кантроль за дзейнасцю ўсіх падсправадзачных яму дзяржаўных органаў. Яго нарматыўныя акты маюць вышэйшую юрыдычную сілу, яны абавязковыя для ўсіх дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый, службовых асоб і грамадзян. Зыходзячы з такога высокага становішча, Вярхоўны Савет ССР надзелен самай шырокай кампетэнцыяй, якая дае яму магчымасць найбольш поўна і паслядоўна здзяйсняць дзяржаўнае кіраўніцтва грамадствам.

Прадстаўчыя выбары будуть праводзіцца па новай Канстытуцыйнай ССР і па новаму Закону аб выбараў у Вярхоўны Савет ССР. Яны з'яўляюцца наўгліным доказам здзяйснення агульннароднай дэмакратіі ў ССР.

(Працяг будзе.)

А. ГАЛАУКО,
доктар
юрыдычных наукаў,
професар.

НА ТХНЁНАЯ ПРАЦА —

(Вынікі зімовай экзаменацыйнай сесіі 1978—79 навучальнага года і задачы

рэктарат, партком, дэканаты, кафедры, грамадскія арганізацыі, забяспечылі правядзенне вучэбна-выхаваўчага працэсу на дастатковым узроўні і паспяховую здачу студэнтамі зімовай экзаменацыйнай сесіі.

Па універсітэту абсалютная паспяховасць складае 94,1 працэнта (у мінульым годзе — 93,7 працэнта), Найбольш высокія вынікаў дабілісці юрыдычнага факультэта (99 працэнтаў), гісторычны (97,69), біялагічны (96,42), механіка-матэматычны (94,58 працэнта). Павысілася паспеховасць у параўнанні з зімовай сесіяй мінулага года на факультэце прыкладной матэматыкі. Яна складае 93,23 працэнта (у мінульым годзе — 89,36 працэнта), хімічны — 95,62 працэнта (у мінульым годзе — 93,74 працэнта). Знізілася паспеховасць на геаграфічным факультэце — 90,96 працэнта (93,23 працэнта), журнالістыкі — 94,61 (98,05 працэнта).

На выдатна здалі экзамены 14,9 працэнта (у мінульым годзе — 15,34 працэнта). Атрымалі змешаныя адзнакі 30,2 працэнта (у мінульым годзе — 29,7 працэнта), толькі здавальняючы — 3,4 працэнта (2,8 працэнта) і нездавальняючы — 5,9 працэнта (5,9 працэнта). На выдатна і выдатна і добра паспявае 60,3 працэнта студэн-

таў (у мінульым годзе — 61,1 працэнта). Як бачна з прыведзеных даных, у параўнанні з мінульым годам паменшылася колькасць студэнтаў, якія атрымалі выдатныя адзнакі, і павялічылася колькасць тых, хто здаў экзамены на здавальняючы. Некалькі знізілася колькасць студэнтаў, атрымаўшых выдатныя і добрыя адзнакі.

Треба адзначыць, што менш за ўсё студэнтаў, якія вучацца на добра і выдатна, на факультэтах прыкладной матэматыкі (49,6 працэнта), механіка-матэматычным (51), хімічным (52,4), геаграфічным (46,3 працэнта).

Найбольшая колькасць нездавальняючых адзнак атрымана студэнтамі на факультэтах: фізічным (9,5 працэнта), прыкладной матэматыкі (6,8 працэнта), радыёфізікі і электронікі (8,5 працэнта), філалагічным (6,6 працэнта).

Паспеховасць па курсах складае: на першым — 91,95 працэнта, на другім — 93,03 працэнта, на трэцім — 93,5 працэнта, на чацвёртым — 94,26 працэнта і на пятym — 98,71 працэнта.

Адным з важных пытанняў нашай работы з'яўляецца праблема паспеховасці першакурснікаў. Вынікі сесіі паказваюць,

что на першых курсах, як праціла, самая нізкая паспеховасць. Адной з прычын гэтага з'яўляецца адаптация першакурснікаў да новых умоў. Амаль усе яны не ўмеюць праўльна скласці свой рэжым дня і працоўнага тыдня, арганізація самастойнай работы. Становішча ўскладнічае там, дзе з боку выкладчыкаў адсутнічае пастаянны кантроль за іх работай.

На першых курсах у параўнанні з пятым амаль у 3 разы менш выдатнікаму вучобы, а колькасць нездавальняючых адзнак у гэту сесію на пятym курсе зведзена да мінімуму (4 адзнакі), у той час як на першых курсах іх 155.

Паспеховасць студэнтаў па ўсіх грамадскіх дысцыплінах складае 98,8 працэнта. Па гісторыі КПСС — 97,4 працэнта, марксісцка-ленинскай філасофіі — 100 працэнтаў, палітычнай эканоміі — 98,2 працэнта. Гэта вельмі добрыя паказчыкі, і яны сведчаць аб тым, што нашы студэнты сур'ёзна адносяцца да вывучэння грамадскіх наукаў.

У студэнтаў, залічаных з падрыхтоўчага аддзялення, паспеховасць ніжэй, чым у астатніх студэнтаў. Разам з тым трэба адзначыць, што паспеховасць выпускнікоў падрыхтоўчага аддзялення — 8 працэнтаў. Хаця

чага аддзялення з году ў год павышаеца. Знізіўся працэнт нездавальняючых адзнак, павысілася колькасць добрых і выдатных.

Але мы яшчэ не дабіліся таго, каб цалкам захаваць гэты кантроленты студэнтаў. Толькі за апошнія чатыры гады выключана 160 студэнтаў — выпускнікоў падрыхтоўчага аддзялення.

Прычынай такога становішча, на наш погляд, з'яўляецца адсутніцца дастатковага конкурсу пры наборы на падрыхтоўчага аддзяленне, асабліва на прыродазнаўчыя факультэты. Не ёсць яшчэ зрабілі і нашы кафедры па павышенню вучэбна-метадычнага узроўню выкладання на падрыхтоўчым аддзяленні, аказавшися дзейснай дапамогі і арганізаціі кантролю за вучбой гэтай катэгорыі студэнтаў.

У мінульым семестры значная ўвага была ўделена арганізацыі і правядзенню педагогічнай і вытворчай практик. Педагагічную практику прайшлі 1100 студэнтаў філалагічнага, гісторычнага, біялагічнага, хімічнага, фізічнага факультэтаў. Па выніках практик 70 працэнтаў студэнтаў атрымалі выдатныя адзнакі, 22 працэнта — добрыя, здавальняючыя — 8 працэнтаў. Хаця

ПАЛАЖЭННЕ

аб правядзенні агляду самадзейнай мастацкай творчасці



МЕСЦА І ЧАС

Агляд мастацкай самадзейнасці право-
дзіща ў актавай зале БДУ імя У. І. Леніна
з 2 па 7 красавіка 1979 года.

УДЗЕЛ У АГЛЯДЗЕ І ЯГО ЎМОВЫ

Журы агляду вызначае трох першых мес-
цы па суме балаў. Нумары мастацкай сама-
дзейнасці ацэньваюцца па дзесяцібальной
сістэме. Галоўны паказчык пры падвядзен-
ні выніку — сума балаў, якую факуль-
тэт атрымае за лепшыя 15 нумароў праграмы.
Тэрмін конкурснай праграмы — 1,5 га-
дзіны.

Ацэньваючы мастацкі ўзровень выканані-
цы, журы звяртае ўвагу на ёсцічную куль-
туру і дысцыпліну ўдзельнікаў агляду. Сіз-
нічнае раашэнне канцэртнай праграмы кож-
нага факультета ацэньваецца па дзесяці-
бальной сістэме.

Журы ўлічвае таксама паказчык удзелу
студэнтаў факультета ў агульнауніверсітэц-
кіх народных калектывах мастацкай сама-
дзейнасці. (Вылічваецца ў працэнтных адно-
сінах ад агульной колькасці студэнтаў, фа-
культета, за кожны працэнт надбаўка 10
балаў).

У аглядзе могуць удзельнічаць студэнты
дзённага і вчэрняга аддзяленняў; дапуска-
ецца ўдзел прафесарска-выкладчыцкага са-
става і супрацоўнікаў у якасці салістаў.

Факультету прадастаўляецца права пра-
весці 2 рэпетыцыі ў актавай зале (за ты-
дзень да агляду і ў дзень агляду) працяг-
ласцю не больш 2 гадзін.

У час агляду факультеты паказваюць
паўтарагадзінную праграму. Кожны фа-
культэт павінен як мага шырэй ахопліваць
у сваёй канцэртнай праграме жанры і фор-
мы самадзейнага мастацтва: вакальныя ан-
самблі, танцевальныя групы, мастацкае чы-
танне, народныя, эстрадныя аркестры і ан-
самблі, інструментальнае выкананне, арты-

гінальны жанр і г. д. Выступленні тэатра
мініяцюр і агітбрыйады ацэньваюцца як
адзін нумар.

Кожны асобна выступаючы мае права
выкананіць не больш двух твораў аднаго
жанру. Для кожнага жанру ўстанаўлююц-
ца трох першых месцы, за якія факультэт
атрымлівае дадатковыя балы.

Харавыя калектывы:

- I месца — 30 балаў
- II месца — 25 балаў
- III месца — 20 балаў
- IV і V месцы — 15 балаў.

Усе астатнія хоры — па 10 балаў.

Ансамблі (усіх жанраў: вакальныя, тан-
цевальныя, інструментальныя, вакальна-ин-
струментальныя, дэкламатараў, арыгіналь-
нага жанру):

- I месца — 15 балаў
- II месца — 10 балаў
- III месца — 5 балаў.

Асобныя выкананіцы (усіх жанраў):

- I месца — 10 балаў
- II месца — 8 балаў
- III месца — 5 балаў.

Праграму канцэрта неабходна прадста-
віць у праўленне клуба не пазней 26 сака-
віка 1979 года ў 15 экземплярах з указані-
нем імія і прозвішча аўтараў і выкананіцаў
нумара.

УЗНАГАРОДЖАННЕ

Рэктарат Белдзяржуніверсітэта імя У. І.
Леніна ўстанаўлівае наступныя ўзнагароды
і прызы пераможкам агляду мастацкай са-
мадзейнасці:

За I месца — пахвальная грамата і гра-
шовая прэмія ў размеры 150 рублёў.

За II месца — пахвальная грамата і гра-
шовая прэмія є размёры 100 рублёў.

За III месца — пахвальная грамата і
грашовая прэмія є размёры 80 рублёў.

Уведзены спецыяльныя прызы:

- за масавасць;
- за лепшае выкананне патрыятычнай ма-
ладзёжнай песні (прыз камітэта камсамо-
ла).

Рашэнне журы аб'яўлецца на заключным
канцэрце ў красавіку 1979 года.

АРГКАМІТЭТ.

Наши юбіляры

ЧАЛАВЕК ВЯЛІКАЙ ДУШЫ



Вынікам далейшых навуко-
вых даследаваній з'явілася
абарона доктарскай дысертациі ў 1969 годзе на тэму «Сі-
метрычныя прасторы, нармалізація і спалучаныя звяз-
насці».

Прыезд В. І. Вядзэрнікаў у
Мінск у 1969 годзе і ўступленне
на пасаду загадчыка ка-
федры геаметрыі БДУ імя
У. І. Леніна значна ажыўіла на-
вуковую работу па сучаснай
геаметрыі ў Беларусі. Валодаючы
высокай матэматычнай
эрудыціяй, ён разам са сваімі
вучнямі атрымаў важныя выні-
кі ў розных галінах геаметрыі.
Прапанаваны ім кірунак, які
датычыцца абагульнення тэс-
тыў сіметрычных прастораў, ат-
рымаў значнае развіццё ў ра-
ботах геаметраў беларускай
школы, якая стала адной з вяду-
чых у краіне. За гады рабі-
ты ў БДУ В. І. Вядзэрнікаў
падрыхтаваў 4 кандыдаты фізі-
ка-матэматычных навук. В. І.
Вядзэрнікаў з'яўляецца аўта-
рам больш чым 60 навуковых
работ.

Шматгранная таксама і гра-
мадская дзеянасць В. І. Вяд-
зэрнікаў. Ен з'яўляецца чле-
ном савета ветэранаў Вялікай
Айчыннай вайны ўніверсітэта,
членам вучэбна-метадычнай
камісіі пры Міністэрстве ві-
шэйшай і сярэдняй спецыяль-
най адукацыі БССР, старшы-
ней спецыялізаванага савета па
абароне кандыдацкіх ды-
сертацый, кіруніком гарад-
скога навуковага геаметрычнага
семінара, удзельнічае ў арганіза-
цыях і правядзенні матэ-
матычных алімпіяд, выступае з
лекцыямі і дакладамі перад
студэнтамі, выкладчыкамі,
школьнікамі, настаўнікамі.

ПАТРЭБНА АДЗНАЧЫЦЬ ТАКСАМА

В. І. Вядзэрнікаў нарадзіўся ў г. Ліпецку ў сям'і настаўнікаў.

У 1936 годзе паступіў на

фізіка-матэматычны факультэт

Варонежскага ўніверсітэта, дзе

пачаў займацца геаметрыяй

пад кіруніцтвам Н. В. Яфіма-
ва. Пасля заканчэння ўніверсі-
тэта ў трывожным 1941 годзе

В. І. Вядзэрнікаў стаў курсан-
там ваеннай акадэміі імя

М. В. Фрунзе ў Маскве. У 1943

годзе ў званні лейтэнанта

В. І. Вядзэрнікаў прыняў ка-
мандаванне ўзводам. У саста-
ве Паўднёва-Захаднія і 2-га

Украінскага франтоў ўдзельні-
чае ў вызваленні Украіны,

Малдавії, Румыніі.

У 1946 годзе В. І. Вядзэрні-
каў прадоўжыў заняткі дыфе-
ренцыяльнай геаметрыі ў аспі-
рантуре Казанскага ўніверсі-
тэта пад кіруніцтвам А. П. Нардна. Пасля заканчэння аспі-
рантуры абароніў кандыдац-
скую дысертацыю на тэму «Канформная накладаемасць паверхні». З таго часу на
працягу 20 год Васіль Іванавіч выкладаў у вышэйших наву-
чальных установах краіны: у Іжэўску, Іашкар-Але, Вароне-
жы, Горкім.

Патрэбна адзначыць таксама
выключную ціліндрычнай
задыяльносці і высокую культу-
ру В. І. Вядзэрнікаў. Ен ка-
рыстаецца заслужаным аўта-
рытэтам і павагай сярод супра-
цоўнікаў і студэнтаў фа-
культэта і ўніверсітэта.

Кафедра геаметрыі і ўесь-
калыткі механіка-матэматыч-
нага факультэта сардечна ві-
нушчу ўзяўлецца на юбілеем і жадаю-
чыму моцнага здароўя і далей-
шых творчых поспехаў.

ДОБРЫЯ ПАКАЗЧЫКІ

(калектыву ўніверсітэта па якаснаму завяршэнню навучальнага года)

большасць студэнтаў, якія пра-
ходзяць педагогічную практику,
атрымліваюць высокія ацэнь-
кі, тым не менш у справа-
здачах старшынъ ДЭК адзна-
чаеца, што студэнты-выпускні-
кі, якія рыхтуюць да педагогі-
чнай работы ў школе, слаба
ведаюць агульныя прынцыпы і
методы выкладання дысцып-
лін па сваёй спецыяльнасці,
формы і методы актыўізацыі
вучняў, сутнасць праблемнага
і політэхнічнага навучання, а
некаторыя з іх паказваюць слабыя
веды па фактычнаму матэ-
рыялу школьнага курса.

Правядзём аналіз паспяхо-
васці студэнтаў, запісаных на
I курс пасля заканчэння школы з
залатым медалём. З 605 запі-
саных у 1978 годзе медалісту
здалі ўсе экзамены на выда-
тна і добра — 15,2 працэнта, на вы-
датна і добра — 52,2 працэнта.
Атрымалі здавальняючыя
адзнакі 1,5 працэнта, 1,1 пра-
цэнта — нездавальняючыя.

Вынікі экзаменацыйнай сесіі на вчэрнях аддзяленнях ніжэй, чым на дзённых. Агуль-
ная паспяховасць склада 83
працэнта (у мінулым годзе —
85,1 працэнта).

Больш высокіх паказчыкаў паспяховасці дабіліся: юры-
дычны факультэт — 91,4 пра-
цэнта; механіка-матэматычны —
85,4; хімічны — 89,3; біялагіч-

ны — 87,6 працэнта. Нізкая па-
спяховасць на факультэтах фі-
зічным — 70,6 працэнта, жур-
нналістыкі — 77,6, філалагічным —
78,6.

На выдатна здалі сесію 6

працэнтаў студэнтаў, на выдат-
на і добра — 25 працэнтаў, на

здавальняюча — 19 працэнтаў,

нездавальняюча — 18 працэн-
таў.

Паспяховасць па курсах вы-
кладае наступным чынам (у

працэнтах): I — 87,9; II — 81,2;

III — 83,3; IV — 78,4; V — 77,1;

VI — 93. Вялікую трывогу і

заклапочанасць выклікае па-
спяховасць студэнтаў старэ-
шых курсаў, якія ніжэй, чым у

студэнтаў іх бягучай паспяхо-
васцю.

Слабым месцам у работе ка-
федр з'яўляецца таксама

адсутніцтва сістэмы кан-
тролю за самастойнай работай студ-
энтаў іх бягучай паспяхо-
васцю.

Як ужо неаднаразова адзна-
чалася на савеце ўніверсітэта,

кафедры вельмі марудна ўка-
раняюць у вучэбны пракэс ТСН

і праграміраваныя методы на-
вучання.

Кафедра геаметрыі і ўесь-
калыткі механіка-матэматыч-
нага факультэта сардечна ві-
нушчу ўзяўлецца на юбілеем і жадаю-
чыму моцнага здароўя і далей-
шых творчых поспехаў.

Журналістыкі — 95,8 працэнта,

</

РУЖОВЫ РАНАК

літаратурная старонка

У ПРАДМОВЕ да адной са сваіх кніг Васіль Быкаў так вызначыў свой пункт гледжання на адлюстраванне вайны: «Гэта не прыгожае апісанне незвычайных по-дзвігаў бясстрашных багатыроў, гэта — некалькі будняў вайны, маленкіх кропель у неабсяжным моры барацьбы, якое да краёў было поўна тады і людскімі слёзамі і людской крыўёю».

Тэмэ вайны прысвечана і новая аповесць Васіля Быкава «Пайсці і не вярнуцца», надру-

ДАРОГА...

[Рэцензія на аповесць В. Быкава «Пайсці і не вярнуцца»]

каваная ў трэцім і чацвёртым нумарах часопіса «Маладосць» за 1978 год.

Занесенасе снегам балота. Збіўшыся з дарогі, брыдзе партызанская разведчыца Зося Нарэйка. Вечер са снегам сячэ ў твар, дзячычына ахоплівае беспрычынны страх. На першы погляд яна здаецца кволай, бездапаможнай: і цераз рэчку без дапамогі Антона яна не змагла перабрацца, і ледзьве не замерзла ў полі пасля «ледзянай вайны». Ды і што, здаецца, можа чалавек у 19 год. У светлу пару маладосці менш за ўсё думаеца аб смерці, аб выпрабаваннях, якія сустэрнуцца на шляху. Усім сваім не-кранутым дзяўчым сэрцам паверыла Зося ў каханне Антона, як сланечнік да сонца, пацягнулася яна на супстрасць яго пачуццю. Але не пускавінай зоркай стала для Зосі каханне Антона. Не аб такім шчасці марыла яна марозным ранкам у аборы. Не толькі жонкай павінна была яна стаць для Галубіна, але і залогам яго адданасці «новаму падрадку». Балюча ўдарымы словы Антона, не магла яна прыняць яго будучыні. Нельга! Нельга так жыць! ...Але ж нельга і выкрасліць вось так адразу з сэрца гэтага чалавека, які зусім нядайна быў для яе самым драгім. Зоська помніць яшчэ таякі хвалюючыя слова прызнання, помніць яго дужыя, ласкавыя рукі. Помніць... Не, ён не мог гаварыць сур'ёзна такія жудасныя рэчы!

Хто ёсьць хто? На досвітку на папялішчы спаленага немцамі хутара адбываеца пераутварэнне. «Малеча» — дзячычына з такім невялікім жыццёвым во-пытам аказваеца намнога ма-нейшай за бравага партызана Антона Галубіна. З малаком ма-ци ўвайшла ў яе вера ў непереможнасць свайго народа. I Антон...

Быкаў паказвае, што не размова паліціяй, якую падслухаў Антон, паслужыла тым штуршком, што прымусіў яго пайсці на здраду свайму народу, любімаму чалавеку. Здрада Антона — вынік усяго яго жыцця. Пад лічынай партызана хаваўся прыстасаванец, баязлівец, які дрываў аз сваю шкуру: «Ня-хай цяпер паваююць іншыя». А яму патрэбна паслухмяная жонка, кароўка і свая зямля.

Аўтар поунасцю раскрывае перад намі аблічча Галубіна. Жыць, жыць, жыць цаной людыхахвяр. Не зважаючы ні на што, ідзе ён да сваёй мэты. Хітрасць, багасць, пабоі — ўсё дапусціма. «Сумленне? Ка-нешне, ён не стане бажыцца, што сумленне яго спакойнае. Было трохі няўмка, нешта яго трывожыла. Але што рабіць?

А. КАЗЛОВА.

Ён даўно ведаў, што калі прыслухоувацица да згрызотаў сумлення, дык хутка адкінеш ка-пыты. Не так проста з гэтай штукай, якую завуць сумленнем, спакойнае пражыцце мірны час, не кажучы ўжо пра вайну. Бо тут — барацьба, дзе пануе адзін закон: хто каго». I ужо зусім неверагоднімі здаюцца яго думкі аб наступленні Савецкай Арміі пад Сталінградам. «Горад, які, на ягоную думку, даўно павінен быў здацца, прынёшы людзям канец гэтай праклятай вайне, гэты

К. Цыбульскі

КОЛА МІРУ

Храмы цудоўныя — каменныя глыбай,
Прысак ад саду, зацвішага
сёння.
Не!!! Мне б рукою засланіць
планету,
Сад, каб дыміўся вось так
наўкола.
Вечна б круцілася міру кола —
З вуснамі любай і смехам
дзетак.



А што, калі ўсё гэта атамными
грывам!!!
Усё — і нічога на сонечных
гонах...

Храмы цудоўныя — каменныя глыбай,

Прысак ад саду, зацвішага

сёння.

Не!!! Мне б рукою засланіць

планету,

Сад, каб дыміўся вось так

наўкола.

Вечна б круцілася міру кола —

З вуснамі любай і смехам

дзетак.

Л. Юнчик

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Я, отдохнув, вставал
с лежанки,
Брал автомат и шел на пост,
Шагая следом за сержантом.
Расправив плечи в полный рост.

И возвращался в караулку
Сержант, оставил ночь со мной.
Шаги его звучали гулко
В неспящей тишине ночной.

Я два часа со всей Россией,
Казалось, был наедине.
Нес службу бодро —
не разиней.—

Слух напрягался в тишине.

А приходил сержант и кратко:
«Ну, все в порядке?» — говорил
И, уводя меня обратно,
Он взглядом лишь
благодарил.

Тогда казалось, что счастливей
Не буду никогда уже
В колючий ветер, снег и ливень
Я на переднем рубеже.

САЛДАТЫ

— Салдаты! У вёсцы салдаты!
Разносіца тупат ног.
На вуліцу хлапчаніты
Высыпалі, як гарох.
А што ім, гарэзам, трэба?
Забавіца б ля салдат.
Яны пражывуць без хлеба —
Убачыцы бы аўтамат!
Примераць сабе пілотку,
Шчасліва на свет зірнук.
I у радасці той дрыготкай
Да раніцы не заснуць...



Фота Я. МЯЦЕЛІЦЫ.

М. Давидюк

МИГ АТАКИ

О, миг атаки,
как он жуток...
Но отрываясь от земли,
Вы тысячу военных суток
В атаки яростные шли.

Вы задыхались на пригорке,
У верб, в тугом кольце огней.
И пот солдатской гимнастерки
Не зря был соли солоней.

Из камня высечены плиты,
В века впечатана звезда.
Встают плотины из гранита,
В тайгу вклинились города.

Не разучилось улыбаться
Нам солнце с занятых высот,

И тот, кому сегодня двадцать,
Атакой дышит и живет.

От красоты сгорают маки,
Плывет безбрежность за

кором...

О, миг, победный миг атаки,

Ты — ради вечности самой.

НА УЧЕНИЯХ

Ему и впрымь теплее стало,
Как будто выюга стихла вдруг,
И не валила с ног усталость,

Не обжигала стужа рук.

И рвался он к высотке снова,

Хоть выюга злилась:

— Погублю!..

А ведь всего одно лишь слово

Успел прочесть в письме:

— Люблю!



У паліклініцы БДУ 22—23 лютага 1979 года з 10.00 да 16.00 будзе праводзіца Дзень донара.

Бесплатная дача крыва для выратавання жыцця хворых з'яўляеца высокагуманным і высакародным учынкам.

Чакаем вас на донарскім пункце.

КАМІТЭТ ТАВАРЫСТВА ЧЫРВОНАГА КРЫЖА

Рэдактар А. ДЗЕРАШ.

НАШ АДРАС

220080. Мінск-80, Універсітэцкі гарадок, геаграфічны корпус, п. 14. Тэлефон 22-07-19.